



Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы
Міжнародны фонд Янкі Купалы

ЯНКА КУПАЛА: ДЫЯЛОГ З ХХІ СТАГОДЗЕМ

Х Міжнародныя Купалаўскія чытанні,
прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння
народнага паэта Беларусі Янкі Купалы

*Матэрыялы наступковай канферэнцыі
(Мінск, 20–21 чэрвеня 2012 года)*

РЕПОЗИТОРИЙ

Мінск
Выдавец А. М. Вараксін
2013

УДК [821.161.3.09+929Купала](082)

ББК 83.3(4Беи)я43

Я62

Укладальнікі *A. С. Дражына, A. Р. Ляшковіч*

Рэдакцыйная камегія:

B. П. Рагойша (галоўны рэдактар),
A. С. Дражына, A. Р. Ляшковіч

Я62 **Янка Купала : дыялог з XXI стагоддзем : X Міжнародныя Купалаўскія чытанні, прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы : матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 20–21 чэрвеня 2012 года). / уклад. А. С. Дражына, А. Р. Ляшковіч; рэд. кам.: В. П. Рагойша (гал. рэд.), А. С. Дражына, А. Р. Ляшковіч. — Мінск : А. М. Вараксін, 2013. — 292 с. : іл.**

ISBN 978-985-7062-55-3.

У матэрыялах дзесятых — юбілейных — Купалаўскіх чытанняў асэнсоўца-прафесара роля і месца асобы і творчасці Янкі Купалы ў грамадска-палітычных (у тым ліку нацыянальных і дзяржаватворчых), сацыякультурных, гісторыка-літаратурных працэсах нашага часу, даследуеца эстэтычнае, метафізічнае і сацыяльнае ў мастацкім свеце песняра. Значная ўвага ўделена літаратурнаму музеязнаўству, праблемам музеефікацыі творчай спадчыны народнага паэта Беларусі.

УДК [821.161.3.09+929Купала](082)

ББК 83.3(4Беи)я43

ISBN 978-985-7062-55-3

© Дражына А. С., Ляшковіч А. Р.,
укладанне, 2013

© Дзяржаўны літаратурны музей
Янкі Купалы, 2013

© Міжнародны фонд Янкі Купалы, 2013

© Афармленне.

Выдавец А. М. Вараксін, 2013

Святлана Сычова,
кандыдат філалагічных навук,
дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагогічнага
універсітэта імя Максіма Танка

АПАЗІЦЫЯ “ЖЫЦЦЁ-СМЕРЦЬ” У ПАЭТЫЧНЫМ ЭПАСЕ ЯНКІ КУПАЛА

Літаратура адлюстроўвае ключавыя моманты жыцця чалавека. “Жыццё” і “смерць” заўсёды супрацьстаяць, адзін адна-
му. Літаратура рамантызму найболыш яскрава выявіла гэтую апазіцыю. У творчасці Янкі Купалы можна прасачыць рознаба-
ковыя тэндэнцыі развіцця тагачаснай літаратуры. Апазіцыя “жыц-
цё – смерць” цікава і непаўторна працтавлена ў яго творах.

Раннія паэмы “Зімою”, “Нікому”, “Адплата кахання”,
“У піліпаўку” напісаны на матэрыяле, узятым з рэальнага жыцця, “...у іх сюжэтах і дэйствіях адлюстроўваюцца конкретныя грани чалавечых характараў” [1, с. 17]. У гэтых творах апазіцыя “жыццё – смерць” паказана як змаганне чалавека з рэчаіснасцю, імкненне ёй процістаяць.

У паэме “Зімою” ютар пачынае свой аповед пра лёс дзяўчыны з даволі «мрочнай замалёўкі» прыроды. З аднаго боку, калідная чочка ў свядомасці чытача звязваецца са светлымі пачуццімі, з другога, “У коміне вецер заціхнуць не хоча, — / Вясносіца песняй магільнай, дзікой” [2, с. 7]. Жыццё герайні склалася трагічна: яна засталася адна з дзіцем на руках і аказалася непатрэбнай нікому. Тут жанчына – ахвяра, а жыццё – пакута, таму смерць – адначасова вызваленне і трагедыя. Аналагічна і забойства Алены, герайні паэмы “Нікому”, мае дваакае разуменне: гэта выратаванне ад здзекаў і магчымасць пазбегнуць ганьбы. Жанчыны ў вышэйзгаданых творах не маюць выбару.

Смерць выступае як збавенне ад пакут рэальнага жыцця, падкрэсліваецца, што яго пазітыўныя моманты паглынаюцца жорсткай рэчаіснасцю. “Героі гэтых твораў у большасці сваёй выступаюць як ахвяры «сусветнага зла»” [1, с. 19], лёс якіх загадзя вызначаны.

У паэме “Калека” жыццё хлопца кардынальна змяняеца пасля смерці бацькоў, у дадзеным выпадку сіроцтва выконвае сваю спрадвечную функцыю пакут і нядолі. Далейшы лёс Куксы трагічны: будучы калекам, ён вымушаны жабраваць і чакаць “*век з сэрцам неспакойным*” [2, с. 30], таму смерць — фактычна выратаванне. Разам з тым, у творы гучыць спадзяванне на змены ў будучым: “*Прыйдзе змена мо на свеце, / Не дасць бедным бедаваці, / Будзем жыць, і жыць хацеці, / І пець весела, мой браце*” [2, с. 31].

Героі паэмы “Адплата кахання” паўстаюць як ахвяры сацыяльных устояў, якія не даюць магчымасці жыць шчасліва шляхцянцы і селяніну. У дадзеным выпадку пан Паўчынскі імкненца захаваць гонар сястры, пазбаўляючы яму жыцця (сацыяльная ахвяра), а Зося сама выбірае смерць як вызваленне ад няшчаснага лёсу. Самагубства дзячыны адначасова — і сацыяльны пратэст, і жаданне заслужыць вернай свайму каханню. Аналагічная ідэя перавагі смерці над жыццём дзеля вернасці каханаму гучала ў балаге Адама Міцкевіча “Уцёкі”, аднак герайня Янкі Купалы дзейнічае ў рэалістычным рэчышчы.

Варта адзначыць, што жаданне адстаяць сваё права на каханне прыводзіць да гібелі Аллену (“Нікому”), і Зосю (“Адплата кахання”), такім чынам, паэт паказвае безбароннасць простага чалавека перад рэчыннасцю.

Назва наступнага твора, “У піліпаўку”, асацыяруеца з голадам і холадам, таму што гэты час — час посту перад Калядамі. Аднак жыццё мае сваю каштоўнасць, таму бацькі імкнунца выграўці свайго сына. Сялянства намалювана не зусім бедным: доктар заязджае, выпісвае лекі, за якімі і едзе бацька. Ён не паспявае днём вярнуцца да дому, шукаючы дарогу ў завеі, замярзае. Сіла прыроды прапануе тое, аб чым марыць чалавек: “*Я ашчасліўлю, мой братка, цябе, / Ўбачышся быццам у небе; / Гора, бяды не падойдзе к табе, / Думаць не трэба аб хлебе*” [2, с. 44]. У дадзеным выпадку смерць нясе не толькі адзнаку выратавання, але і гора.

У вышэйзгаданых паэмах героі паказаны перш за ўсё як ахвяры свайго лёсу, жыццё прасякнута трагізмам і галеччу, безвыходнасцю, таму смерць — своеасаблівае выратаванне ад пакут.

У паэме “Курган” апазіцый “жыщё – смерць” мае іншы аспект. Гусляр выступае як носьбіт духоўнага пачатку народа, князь — улады, якая імкненца падпарадковаць яго сабе. Менавіта таму супрацьстаянне гэтых дзвюх сіл носіць перш за ўсё ідэйны характер: гусляр здрадзіў бы сваёй сутнасці, калі б выканалаў загад князя так, як той хацеў. Янка Купала ўзнімае пытанне пра месца і значэнне творцы ў жыщі народа, паказвае, што паэт павінен усё сваё жыщё аддаваць служэнню праўдзе, і толькі на такі шлях ён мае права. Смерць у дадзеным выпадку, наадварот, з’яўляецца свядомым выбарам, тым, што забяспечыла гусляру народную памяць і бяссмерцце, а таксама — маральную перамогу.

Паэма “На Куццю” незвычайна прадстаўляе апазіцыю “жыщё – смерць”. Духі мінуўшчыны спраўляюць Куццю і глядзяць, як жывуць іх нашчадкі. Смерць тут паўстает ў якасці носьбіта гістарычнай памяці, духі ацэнваюць тое, што адбываецца зараз, і выносяць свой прысуд жыщю. Ганцы расказваюць, што народ жыве гаротна, але князь упэўнены, што будучыня ў ходзе ёсць, таму што “*хочуць сонца, славы, песні*” [2, с. 70]. У творы праводзіцца ідэя вечнасці сапраўдных ідэалаў, якія пакінуты ў спадчыну. “*Нас не кранулі косы змен: / Царым мы ў дум жывых гэйнале, / Хоць на паднурах гэтых сцен / Другія наш пасад занялі*” [2, с. 67]. Аугар сцвярджае, што народ будзе жыць, покуль памятае пра сваё мінулае. Адлюстраванне аднаго з паганскіх святаў — культу продкаў беларусаў — сведчыць пра непарыўную сувязь мінулага і сучаснага, што забяспечвае неўміру юность народа: “*Свяцільні ж насы не замруць, / Што ў сэрцах вольных рассвяляем*” [2, с. 67].

Па-іншаму апазіцыя “жыщё – смерць” адлюстравана ў рамантычных паэмах Янкі Купалы. Ідэя свабоды асобы гучыць у паэмах “Бандароўна”, “Магіла льва”; аўтар звяртаецца да апрацоўкі фальклорных сюжэтаў, але асэнсоўвае іх па-рознаму. Жыщё Бандароўны адпавядае народным маральным прынцыпам, таму яе смерць выклікае пратест народа, нападштурхоўвае яго да барацьбы за свае права. Машэка, наадварот, помсічы за сваё падманутае каханне, становіцца злодзеем, таму яго смерць успрымаецца інакш. Гэта паэмы, у якіх фактычна вырашаецца пытанне: дзе праходзіць мя-

жа, калі змаганне за ўласную чалавечую годнасць становіцца агульнанародным, і, наадварот, адпаведна жыццё героя губляе сваю каштоўнасць, калі ён супрацьпастаўляе сябе грамадству.

У сваіх паэмах Янка Купала апазіцыю “жыццё — смерць” паказвае па-рознаму. Раннія паэмы маюць рэалістычную аснову, таму гэта апазіцыя выяўляе перш за ўсё трагізм існавання простага чалавека на зямлі. Паэма “Курган” паказвае сутнасць паняцця “жыццё — смерць” для творцы, адкознага за духоўны стан народа. Твор “На Куццю” — глыбінныя пласты народнай свядомасці. Паэмы “Бандароўна”, “Магіла льва” — рамантычную трактоўку асабістай волі героя і суднесеннасць яе з памкненнемі народа.

Такім чынам, можна сцвярджаць, што да апазіцыі “жыццё — смерць” Янка Купала звязана з трагізму ўсёй сваёй творчасці, трактуючы яе па-рознаму, у адпаведнасці са сваімі творчымі пошукамі.

Літаратура

1. Гніламёдаў, У. Янка Купала . Новы погляд/ У. Гніламёдаў. — Мінск: Народная асвета, 1995. — 176 с.
2. Купала, Я. Поўны збор твораў: у 9 т. / Я. Купала. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1999. — Т. 6: Паэмы, пераклады. — 430 с.

<i>Алена Молчан</i>	
«Зручна жыць на свеце будзе, Калі ёсць свой летапісец!».....	203
<i>Ганна Мятліцкая</i>	
Асаблівасці пейзажных малюнкаў лета ў паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду.....	206
<i>Уладзімір Навумовіч</i>	
Канцептуальнасць “рэпрэсаваных” твораў Янкі Купалы	215
<i>Вольга Пархімовіч</i>	
Інавацыйныя формы музейнай камунікацыі ў практицы літаратурнага музея (на прыкладзе інтэрактыўнага проекта (гульні-віктарыны) “У пошуках падараць-кветкі”) ...	221
<i>Римма Радыгіна</i>	
Янка Купала и Вильно.	227
<i>Надзея Саевіч</i>	
Нам засталася спачына...	232
<i>Людміла Сільнова</i>	
Пераклады твораў Янкі Купалы на міжнародную мову эсперанта	236
<i>Валянціна Сіньковіч</i>	
Навукова-даследчая праца ў Доме Купалы	246
<i>Роза Станкевіч</i>	
Белорусские Дафнис и Хлоя (“Яна і Я” Янки Купалы) в болгарском воплощении	250
<i>Святлана Сычова</i>	
Апазіцыя “жыццё-смерць” у паэтычным эпосе Янкі Купалы.	256